

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

КРАСАВІК
5
ЧАЦВЕР
1934 г.
№ 74 (4907)
Год выдання XVII

ЗВАРОТ УСЕБЕЛАРУСКАЙ ВЫТВОРЧАЙ НАРАДЫ БРЫГАДЗІРАУ-КАЛГАСНІКАУ ДА ЎСІХ КАЛГАСНЫХ БРЫГАДЗІРАУ, ДА ЎСІХ КАЛГАСНІКАУ І КАЛГАСНІ

ТАВАРЫШЫ!

Пра некалькі дзён пачынаецца масавая саўба. Вясну гэтага года мы сустракаем у значна больш спрыяючых умовах, чым у мінулым годзе: больш ўзятая зямля, ранняя вясна, лепшы падрыхтоўка каві, сельска-гаспадарчага інвентара, большая забяспечанасць насеннем і лепшай яго якасцю, лепш арганізаваны і больш умяцаліся калгасы ў цэлым і брыгады ў пасобку.

Наша комуністычная партыя і савецкая ўлада робяць усё для таго, каб гэту новую большэвіцкую вясну зрабіць пачаткам магутнага ўздыму і магутнага разбегу ўсёй сельскагаспадарчай, робяць усё для ператварэння калгасаў у большэвіцкія, а калгаснікаў у зможных трышчынаў сацыялістычных паўд.

Другі год другой шпігонкі можа і павінен стаць пачаткам рэкордных і ўстойлівых ураджаяў, годам новых і небывалых перамог калгаснай вытворчасці. Большэвіцкім правядзеннем вясновай саўбы закладзе моцны фундамент пераможнага правядзення ўсёго сельска-гаспадарчага года. Заручай гэтаму з'яўляецца тое, што заклік нашага вялікага правядыра і настаўніка тав. Сталіна — працаваць часна, берагчы калгаснае дабро — стаў сцягам барацьбы калгасных мас.

Наперад вырастае грамадска-палітычная і вытворная актыўнасць калгаснікаў. На шляху калгаснікаў-ударнікаў Мілашы-Курцінскай МТС расце і шырыцца сацыялістычнае спаборніцтва за часую калгасную работу, за гаспадарчы, беражлівы адносіны да калгаснага дабра, за зможнае, сцгтае і культурнае калгаснае жыццё. Па-ішаму адносіцца цьер калгаснікаў да калгаснай працы.

Але пазнерад вырастае таксама і патрабаванні, прадуццельны нам. Асабліва вялікая адказнасць ляжыць на нас — калгасных брыгадзіраў. Над нашым кіраўніцтвам знаходзіцца калгаснікаў. Мы абавязаны правільна і ўмеца арганізаваць іх працу. Мы ў першую чаргу адказваем за якасць работы. Нам дасяжны коні, малыны і сельска-гаспадарчы прылады. Брыгадзір з'яўляецца цьер у калгасе галоўнай фігурай, бо ён — гаспадарка кіраўнік сваёй брыгады, дзе рашаецца лёс вясновай саўбы, лёс высокага ўраджая.

Сотні і тысячы брыгадзіраў і брыгад калгасаў і МТС у Беларусі, як і ва ўсім Савецкім Саюзе, разарнулі сацыялістычнае спаборніцтва на свечасовае і высокакачэснае правядзенне вясновай саўбы. Мы, калгасныя брыгадзіры і ўдарнікі, уцельнілі першае ўсебеларускае злёта калгасных брыгадзіраў, ад якіх ўсіх калгасаў Беларусі паісаўся дагавор аб сацыялістычным спаборніцтве з калгаснікамі Заходняй вобласці, уключыўшыся гэтым самым у агульна-саюзнае спаборніцтва рэспублік, абласцей і краў.

Перад тварам працоўных БССР і Заходняй вобласці мы заўвзем: у нас ёсць усё ўмовы для выканання галоўнага пункта сша борніцтва — свечасова і высокакачэсна правесці вясную саўбу другога года другой шпігонкі.

Ад імя ўсіх калгаснікаў і калгасні БССР мы абавязваемся:

Правесці саўбу яравога кліна па калгасна-саяўскаму сектару, намечанага ўрадам у размеры 2.351 тыс. гектараў, абавязкова і поўнацю вытрымаўшы прадурожжаны план пасеву па культурах: аўса—500 тыс. гект., шпаніцы—138 тыс. гект., ільну—279 тыс. гект., бульбы—590 тыс. гект., гародніны 63 тыс. гект. і ўсяляк да 1 жніўня не менш 80 тыс. га цалінных зямель.

На практыцы мінулага года мы пераанаілі, што ранняя саўба — заруча высокага ўраджая.

Мы абавязваемся закончыць саўбу ранніх зернавых культур і ільну за 12 дзён і бульбы за 15 дзён.

Саўба аўса павінна быць закончана па ўсёй БССР не пазней 20 красавіка.

Саўба ільну павінна быць закончана па ўсёй БССР не пазней 1 мая.

Намечаную ў сярэднім па БССР ураджайнасць нашых паўд у гэтым годзе: па жытэ—9,6 цнт., а шпаніцы азімай—11 цнт., шпаніцы яравой—9,5 цнт., ільнасеі—3 цнт., ільваліна—3 цнт., аўса—9 цнт., імяно—10,5 цнт., каноплях—3 цнт., каноплях-валіну—3,8 цнт., бульбы—110 цнт., мы абавязваемся выкапаць з ліхвоў.

ЯКАСЦЬ РАБОТЫ РАШАЕ

Якасць ворыва, задзелкі насення, догляд і ахова пасеваў — вое што забяспечвае высокі ўраджай. Ні адзін гектар узаранай і засяянай зямлі не можа быць прынят брыгадзірам без правяркі іспекцыяй якасці. Іспекцыяй якасці павінны быць арганізаваны ва ўсіх калгасах з уключеннем найбольш вопытных і добрасумленых калгаснікаў.

Мада дзе ў калгасе БССР выконвалася патрабаванне, каб за добрую работу, за высокі ўраджай брыгадзір атрымаў 15-20 проц. прададзён і змяшталі адпаведна колькасць прададзён за дражную работу. Гэта патрабаванне трэба праводзіць усюма.

АУЛАДАННЕ АГРАТЭХНІКІ—ВАЖНЕЙША АБ'ЯЗКА КАЛГАСНІКА

«Тэхніка ў перыяд рэканструкцыі вырашае ўсё», — гаварыў тав. Сталін. Гэтыя словы павінны цвёрда замаляцца кожнаму калгасніку. На калгасных палях павінны прымяняцца аграцэхнічныя правілы, якія забяспечваюць паліпаўнае ўраджайнасці нашых паўд.

Трэба, каб кожны калгаснік пашыраў свае аграцэхнічныя веды. Трэба, каб у кожным калгасе быў выдзелены вопытны гектар, паспыхны вопытны ягора шырока прымяняліся-б на калгасных палях.

ТРАКТАРНАЯ БРЫГАДЗЕ—ЦЕ ЁРДЫ ПЛАН РАБОТЫ

Калгасная брыгада павінна цвёрда ведаць, калі і на які ўчастак прыбудае трактарная брыгада. Угоднена работа палавой брыгады з трактарнай забяспечыць высокакачэсную і прадукцыйную работу ў полі. Трактары павінны быць неадкладна правяраны і пасланы на ўчасткі са строгім графікам і планам работы.

Брыгадзір трактарнай брыгады, таксама як брыгадзір паліводчай брыгады, кіруе брыгадай. Ён з'яўляецца адзіначальнікам, сочыць за эканоміяй гаручага і змяшчальных матэрыялаў, за выкананнем норм кожным трактарыстам; ён прадугоднае свечасова бягучы рамонт трактара, каб трактар не аказаўся ў часе работы наспраўным.

Праўдзёнае калгаса і брыгадзір трактарнай брыгады абавязаны забяспечыць трактарнай брыгадае работу такім чынам, каб не было ні аднаго вынаду затрыманна работы трактара з-за несвечасовай пачады гаручага, неаблажанаці харчавання трактарыстаў, і стварыць такія ўмовы для іх, якія забяспечылі-б бесперапынную работу ў полі.

КОЊ У СПАЛУЧЭННІ З ТРАКТАРАМ ВЯРШАЕ ПОСПЕХ ПАСЕУНАЙ

Там, дзе гэта яшчэ не зроблена, трэба коняй неадкладна замацаваць на брыгадах, а ўнутры брыгад прымацаваць да калгасніка, асабіста адказваючага за становішча каві, з поўным падаганым камплектам збруі да яго. Без ведама калгасніка і дазволу брыгадзіра ніхто не мае права распарывацца каві.

Конох — гадарова і адказная пасада ў калгасе. На яго абавязку ляжыць добры догляд каві, утрыманне каві ў чыстоце і правільнае расходванне кармоў. Мы павінны выйсці ў поле з счым, моцным кавіем, не нізкай сярэдняй упітанасці. За аднаўленне коўскага палавога побач з старымі конохам поўнацю аднавае брыгада. Брыгада павінна аказаць усмерную дапамогу старшаму коноху ў забяспечанні закукі ўсіх каві, у гадоўці ўсёго мадзьяка.

ЗА ПАСТАЯННУЮ КАЛГАСНУЮ БРЫГАДУ

Да гэтага часу ў нас часта змяняўся склад брыгад, змяняліся ўчасткі, замацаваныя за брыгадай. Склад паліводчай брыгады павінен быць пастаянным. За ёю павінны быць замацаваны пастаянныя ўчасткі ў палях севазвароту на ўвесь перыяд севазвароту.

Трэба ўзброіць брыгаду планам на аснове агульнакалгаснай вытворчага плана. План павінен быць дасяжым да кожнай брыгады да кожнага зяпца, да асабіста калгасніка.

ЧЭСНА ПРАЦАВАЦЬ, БЕРАГЧЫ КАЛГАСНАЕ ДАБРО

Гэтыя мудрыя, протыя словы нашага любімага правяды тав. Сталіна з'яўляюцца галоўнымі ўмовамі, якія забяспечваю нам перамогу. Ніхкіх наблжак гультаяі, бракармак, парупаўнама калгаснай дысцыпліны, раскрадзельнікам калгаснага дабра.

Мы павінны, як сказаў тав. Сталін, дабіцца, каб добра працаваў, а не толькі большасць. Таму спырай ў калгасе пойдуча зусіма.

Для таго, каб лодыр не хавэўся за сіліной часнага калгасніка, каб не даць клясаму воругу падыраць калгасную дысцыпліну, патрэбны правяраны ўчотны і каб не ражэй аднаго разу ў паўднуку на вытворчых нарадах брыгад правяраўся заісі прададзёна кожнаму калгасніку.

Увесці па ўсіх калгасах спецыяльную дошку гонару для лепшых ударнікаў героў калгасных паўд, а таксама выдзельць спецыяльны фонд.

Злёта зварачаецца з просьбай да Цэнтральнага Камітэта КП(б) і ЦВК БССР прысуццэзі пасля значнага службы сідгі ЦК партыі ЦВК БССР, палітсектара МТС НКЗБ, рэдакцыі «Звезда», ЦК ВСМ лепшым раёнам, сельсаветам і калгасам пераможцам у спаборніцтве з Заходняй вобласцю і паміж сабой.

БРЫГАДЗІР У СВАЁЙ БРЫГАДЗЕ—АДЗІНАЧАЛЬНІК

Брыгадзір павінен стаць сапраўдным гаспадаром у сваёй брыгадзе. Брыгадзір адказвае за работу брыгады і арганізуе работу тав, як яму прадстаўляецца найбольш мэтагодным. Усе распісанне брыгадзіра ў полі, у брыгадзе паліпаўнае безумоўнаму і каліпаўнае ўсімі калгаснікамі, уваходзячымі ў склад данай брыгады. Толькі пры гэтых умовах мы забяспечым працоўную дысцыпліну калгасе, бесперабойнае выкаванне ўсіх работ.

ЖАЦЫНА У КАЛГАСЕ—ВЯЛІКАЯ СІЛА

З кожным днём усё больш жацых уцэляваецца кіруючыя сты ў калгасе. З даручанай ім работай яны спраўляюцца не гор а часта лепш за мужчына. Трэба яшчэ больш рашуча і смела выставаць жацых на кіруючыя пасты. Каб забяспечыць жацуючу працэбу пакаляніцтва аб стварэнні ўмоў для работы жацых на працоўнай, трэба больш і лепш, чым у мінулым годзе, арганізаваць іспі, дзіцячыя пладоўні, грамадскія сталовыя і т. д., рашуча пашаючы якасць іх работы.

МОЦНА ВОЗЬМЕМЯ ЗА СПРАВУ ЖЫВЕЛАГАДОУЛІ

На XVII з'ездзе ВКП(б) тав. Сталін сказаў, што «справу жывагадоўлі павінны ўзяць у свае рукі ўся партыя, усё нашы рабнікі — партыйныя і беспартыйныя». Галоўная наша задача — не за ўсё поўнацю захаваша пагадоўе мадзьяка, у асабісці не пускаячы забую пёкас. Мы ўжо ў 1934 годзе павінны дабіцца паўнацяна пагадоўі стада і павелічэння ўсёго пагадоўа лік захавання мадзьяка, рашуча ліквідаваўшы абліжыку калгасных фермак. Першым абавязкам кожнага калгасна брыгадзіра, кожнага калгаса павінна быць рашуча барацьба проць праекцыянага зніжэння і разбазарвання жывёлы.

Абоджа дабіцца таго, каб калгасны, не мячаны аграмадзанага ка, стварылі ў сабе такое стада пшыхам закукі мадзьяка і ка, у суселіні калгасе, у асабіна калгаснікаў і аднаасобнікаў.

Мы лічым неабходным павялічыць не менш, чым на 50 проц. нормы выдчы натурай на працядзі кармоў — малыны і аўса калгаснікаў, якія гадуець мадзьяка, і стварыць у калгасе моц кармоўную базу на аснове прапейшых і карных мепарнекмет на паліпаўнае лугоў і паабітуча, дабаўляючы поўнага выкана пана пасеву канопляны і закладкі пасевынаў.

Не павінна быць ні аднаго калгаса, які на працягу 1934 г не арганізаваў-бы ў сабе сваявольныя гледы на 3-5 гектараў Тацсама, як мы змагаемся за ліквідацыю бескарэфунасці, мы павінны змагацца за тое, каб у нас не было ні аднаго калгасапа дзе без свіней і парасты. Тацсама неабходна ўсямерна заахвочваць коўце авечак калгаснікамі і калгасамі.

Кожны калгаснік павінен павялічыць колькасць лупшыхага пелюў. У кожнага калгасніка на яго дварэ павінна быць не ме 10-12 ясуша.

СЕНЕШНІ АДНААСОБНІК—ЗАЎТРАШНІ КАЛГАСНІК

Злёта ударнікаў брыгадзіраў заклікае ўсіх працоўных аднаасобнікаў—заўтрашніх калгаснікаў часна і добрасумленна выкапаць у поўнацю ўрадам план вясновай саўбы на аднаасобнаму сектару размеры 980 тыс. гект.

Мы абавязваемся па-таварыску дапамагчы працоўным аднаасобнікам — заўтрашнім калгаснікам, каб забяспечыць спораднат выкаванне ўсёго пасевнага плана рэспублікі.

Класам вораг прабуе сарваць нашу барацьбу за высокі ўраджай. Задача ўсё часочны калгаснікаў быць шыльня да ворага і сі часова яго выкравіць.

Мы абавязваемся аказаць таварыскую дапамогу нова-арганізм калгасам, перапасячы да іх багаты вопыт вапай калгас пработы.

Мы абавязваемся ператварыць кожнага новаўступішага нашы калгасныя роды ўчарашняга аднаасобніка ва ўдарніка втаснай працы.

Задача ўсіх калгаснікаў, брыгадзіраў і праўдзёных калгасаў, сёння падамуць над арганізацыяй і аховы ўраджая, у прыватна ўзроўнай арганізацыяй на ўсіх калгасах супроцьважарнай аховы; і сама падамуць ужо сёння аб уборым ураджая і аб забяспечы свечасовага выкавання абавязковых пастакам дзятэвак. Кожны втаснік і аднаасобнік павінен памятаць, што выкаванне ўзрых сабе абавязальнасць ва павелічэнню ўраджайнасці забяспечы лепшую пастаўку дзятэвак сельска-гаспадарчых прадуктаў.

Кожны працоўны аднаасобнік павінен цвёрда ўсвоіць, што ў расумленнай працы і сельскай гаспадарцы ён не толькі палепшы свой матэрыяльны добрабыт, але аблагчыць сваё ўстуненне ў втас.

Злёта ударнікаў-брыгадзіраў паліпаўнае ўсіх калгаснікаў, ботнікаў сельсаветаў, што памылі, дапушчаныя ў рабоце сярэд адасобнікаў у Маргалеўскім, Гомельскім, Жлобінскім, Рагачоўскім радах не павінны паўтарацца і што разгортванне работы сярэд адасобнікаў ёсць прым абавязак у першую гадаву сельсаветаў, а гасаў і кожнага калгасніка ў пасобку.

Калгаснікі Беларусі не павінны забываць, што яны жывуць і дуюць на граніцы з капіталістычнымі саветам. Кожны калгас, коны брыгадзір і кожны калгаснік павінен памятаць, што сваёй расумленнай і высокакачэснай работай ён яшчэ больш умяцоў у расумленнасці і абаронадольнасці сваёй савецкай бацькаўшчыны. І раўдзёнае кожнага калгаса і кожны брыгадзір павінен у св. рабодзе практычна ўчыць неабходнасць узмацнення абароннай боты.

Мы ўвядзены, што ўзятыя намі абавязальнасці стануць і грамадзянскім дзельняй усіх брыгадзіраў, усіх калгаснікаў і втаснік. На прыкладзе нашых гэтых абавязальнасцяў калгаснікі аржучь нам яшчэ большым разгортваннем сацыялістычнага спабортвта і ўдзярніцтва.

За справу! За работу! За часную калгасную працу! За большы ўраджай калгасі! За зможнае, сцгтае і культурнае жыццё! Вык ўраджай у нашых раках. Ад нашых услачных намаганняў залежы заваяванне зможнага жыцця для ўсёй калгаснай масы.

Няхай жыцьё ленынскай комуністычнай партыі большэвікоў! Няхай жыцьё лепшых брыгадзір калгаснай будоўлі родныя н. любімы тав. СТАЛІН!

ЗА ЧЭСНУЮ КАЛГАСНУЮ ПРАЦУ

Усебеларуская вытворчая нарада лепшых калгасных брыгадзіраў закончыла сваю работу. І да прада манстрвала большыя, волю і жаданне шматлікіх мас калгаснай вёскі БССР змагацца пад кіраўніцтвам партыі за дасяжчы быстры ўздым і магутны разбег сацыялістычнага зямларабства.

На пастаўленне старшын ЦВК БССР тав. ЧАРВЯКОЎЫМ пытанне — ці гатовы нашы брыгады да свабодна-уцельнага ўсебеларускай нарады калгасных брыгадзіраў усё ан адзін адказалі: — ГАТОВЫ.

У гэтым аднадушным адказе прагучо глас шматлікіх мас калгаснай вёскі, глас ПЕРАДАВЫХ калгасаў, ПЕРАДАВЫХ брыгад, якія здолелі правільна скарыстаць велізарнейшую матэрыяльную і арганізацыйную дапамогу, аказаную ім партыяй і ўрадам, да большэвіцкай падрыхтоўкі да вясновай саўбы.

Для таго каб дабіцца поўнай пазамогі на палях, трэба каб НЕ ТОЛЬКІ ПЕРАДАВЫЯ, не толькі большасць, але УСЕ калгаснікі, усё без выключэння, правяраць дасяжчы сумленна, каб усё калгасе, з не толькі перадавымі, правільна-бесправую саўбу свечасова і добрайкасна.

БССР ужо ўступіла ў перыяд саўбы. Ці можам мы сказаць, што усё ўжо гатова? Возьмем такі рашучы ўчастак барацьбы за ўраджай, як насенне. Па БССР у цэлым мы поўнацю выканалі план засяіні на сямні. Але 20 раёнаў свайго плана звыспілі насення дагэтуль імяно не выканалі: сярэд іх Асвейскі (59 проц. выканання плана), Дрысенскі (72 проц.), Бешанковіці (76 проц.), Мясіслаўскі (80 проц.) і іш.

Правяра ўсложылі насення пазавало, што рад раёнаў, якія поўнацю выканалі план засяіні насення, у сапраўдасці не маюць дасяжчы бравінаснага насення. У такіх раёнах як ГОРАЦКІ, ПРАПЮСКІ, СТАРАДАРОЖСКІ асабіна культуры выкавалі негодныя для пасеву, а шіраўнікі гэтых раёнаў напярэднікі масавай саўбы літаральна нічога не робяць для таго, каб арганізаваць абмен насення.

На усоды ў нас добра справа з саіні элементамі для зрыву паспыхавага правядзення вясновай пасевнай кампаніі.

Партыйныя і савецкія арганізацыі раду раёнаў імяно не кіруюць як ляжыць брыгады? АСНОУНЫМ ЗВ'ЯНОМ калгаснай вытворчасці. Толькі гэтым тлумачыцца вялікая блытаніна ў арганізацыі працы ўнутры самоў брыгады.

Тысячы аднаасобнікаў за апошнімі тыдзні ўступілі ў калгасы. Арганізаваны сотні новых калгасаў. Задача перадавых брыгад, перадавых калгасаў дапамагчы гэтым новым капіталістым гаспадарам, дапамагчы ўступіць на калгасны шлях новым масам аднаасобнікаў.

Максімальную ўвагу і арганізатарскую дапамогу трэба аказаць тым аднаасобнікам, якія будуць праводзіць саўбу ў сваіх індывідуальных гаспадарках. Ужыце ігнараванне гаспадаркаў, ужыце грубае адмістраўнае ў адносінах аднаасобнікаў павінна быць перасечана ў корані, павінна разгладзіцца як протая дапаможа класаво-арожным элементам у іх спробах сарваць вясную саўбу.

Мы ўступаем у масавую саўбу. Зусім правільна адзначыў у сваім выступленні на нарадзе старшын калгаса «Колас» Мерлуеўскага раёна, тав. БЕЛЕНЬКІ, што высокі ўраджай у нашых руках. Варта толькі захацець і мы станем гаспадарам нашых паўд, гаспадарам высокіх ураджаяў.

Нарада калгасных брыгадзіраў зваручае да ўсіх калгасных брыгадзіраў, калгаснікаў і калгасіц БССР з заклікам СКОЊЧЫЦЬ СЯЊУ РАЙНЫХ ЗЕРАВЫХ КУЛЬТУР І ІЛЬНУ ЗА 12 ДЗЕН ТУР І БУЛЬБЫ ЗА 15 ДЗЕН. СЯЊУ АУСА ПАВІННА БЫЦЬ СКОЊЧАНА ПА УСЕЙ БССР НЕ ПАЗНЕЙ 20 КРАСАВІКА, СЯЊУ ІЛЬНУ НЕ ПАЗНЕЙ 1 МАЯ.

Гэты зварот перадавоў — баявая праграма дзельня для ўсіх калгаснікаў, для ўсіх раёнаў, партыйных, савецкіх і зямельных арганізацый.

Поўнае выкананне ўсіх прынятых у звароч абавязальнасцяў забяспечыць нам прышчына ў спаборніцтве з ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ, забяспечыць перамогу на палях вясновай саўбы.

Сіла калгаснай брыгады, сіла кожнага брыгадзіра ў гэтым годзе адчуваецца безумоўна больш, чым у мінулыя гады. Такія брыгадзіры як СЕРЫІ з калгаса «Ільч», Капыльскага раёна, АЛЯКСЕЕУ з калгаса «Молата», Віцебскага раёна, адчуваюць сабе сапраўднымі гаспадарамі брыгад, адзіначальнікамі. Яны забяспечылі высокакачэсную падрыхтоўку да вясновай саўбы і ўпоўнацю ў прамазе. Але ёсць імяно і такіх брыгадзіраў, якія не адчуваюць сабе гаспадарамі. Нават сярэд уцельніку нарады былі такія брыгадзіры, якія да сённяшняга дня не ведаюць, на якім участку яны будуць сельц.

Дробнабуржуазная расхлябанасць існуе імяно з многіх брыгадах. Не ва ўсіх брыгадах умяцалася моцна большэвіцкая дысцыпліна. Гэта скарыстоўваючы кулацкі і гультайныя саўбы.

Сіла калгаснай брыгады, сіла кожнага брыгадзіра ў гэтым годзе адчуваецца безумоўна больш, чым у мінулыя гады. Такія брыгадзіры як СЕРЫІ з калгаса «Ільч», Капыльскага раёна, АЛЯКСЕЕУ з калгаса «Молата», Віцебскага раёна, адчуваюць сабе сапраўднымі гаспадарамі брыгад, адзіначальнікамі. Яны забяспечылі высокакачэсную падрыхтоўку да вясновай саўбы і ўпоўнацю ў прамазе. Але ёсць імяно і такіх брыгадзіраў, якія не адчуваюць сабе гаспадарамі. Нават сярэд уцельніку нарады былі такія брыгадзіры, якія да сённяшняга дня не ведаюць, на якім участку яны будуць сельц.

Дробнабуржуазная расхлябанасць існуе імяно з многіх брыгадах. Не ва ўсіх брыгадах умяцалася моцна большэвіцкая дысцыпліна. Гэта скарыстоўваючы кулацкі і гультайныя саўбы.

Сіла калгаснай брыгады, сіла кожнага брыгадзіра ў гэтым годзе адчуваецца безумоўна больш, чым у мінулыя гады. Такія брыгадзіры як СЕРЫІ з калгаса «Ільч», Капыльскага раёна, АЛЯКСЕЕУ з калгаса «Молата», Віцебскага раёна, адчуваюць сабе сапраўднымі гаспадарамі брыгад, адзіначальнікамі. Яны забяспечылі высокакачэсную падрыхтоўку да вясновай саўбы і ўпоўнацю ў прамазе. Але ёсць імяно і такіх брыгадзіраў, якія не адчуваюць сабе гаспадарамі. Нават сярэд уцельніку нарады былі такія брыгадзіры, якія да сённяшняга дня не ведаюць, на якім участку яны будуць сельц.

Дробнабуржуазная расхлябанасць існуе імяно з многіх брыгадах. Не ва ўсіх брыгадах умяцалася моцна большэвіцкая дысцыпліна. Гэта скарыстоўваючы кулацкі і гультайныя саўбы.

Сіла калгаснай брыгады, сіла кожнага брыгадзіра ў гэтым годзе адчуваецца безумоўна больш, чым у мінулыя гады. Такія брыгадзіры як СЕРЫІ з калгаса «Ільч», Капыльскага раёна, АЛЯКСЕЕУ з калгаса «Молата», Віцебскага раёна, адчуваюць сабе сапраўднымі гаспадарамі брыгад, адзіначальнікамі. Яны забяспечылі высокакачэсную падрыхтоўку да вясновай саўбы і ўпоўнацю ў прамазе. Але ёсць імяно і такіх брыгадзіраў, якія не адчуваюць сабе гаспадарамі. Нават сярэд уцельніку нарады былі такія брыгадзіры, якія да сённяшняга дня не ведаюць, на якім участку яны будуць сельц.

Дробнабуржуазная расхлябанасць існуе імяно з многіх брыгадах. Не ва ўсіх брыгадах умяцалася моцна большэвіцкая дысцыпліна. Гэта скарыстоўваючы кулацкі і гультайныя саўбы.

Сіла калгаснай брыгады, сіла кожнага брыгадзіра ў гэтым годзе адчуваецца безумоўна больш, чым у мінулыя гады. Такія брыгадзіры як СЕРЫІ з калгаса «Ільч», Капыльскага раёна, АЛЯКСЕ

УСЕБЕЛАРУСКАЯ ВЫТВОРЧАЯ НАРАДА КАЛГАСНЫХ БРЫГАДЗІРАЎ

ВЫСОКІ УРАДЖАЙ У НАШЫХ РУКАХ
Ад нашых уласных намаганняў залежыць заваяванне зможнага жыцця для ўсёй калгаснай масы (Са зварота нарады)

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ПРАВЕСЦІ ВЕСНАВУЮ СЯБУ (*)

(3 прамовы наркома земляробства БССР т. БЕНЕКА)

Таварышы! Сягода мы да саў-
мы падрыхтавалі дзень чым
льс. Але гэта ці ў якой меры не
ожа нас задаволіць. Тое, што ле-
сьм мы пазывалі здавальняючым
бо добрым, з'яўляецца сёлетня
рошым. Бо хляб нас можа задаво-
ль хоць-бы тое, што летас мы
спрыялі на БССР сямлі 50 трыўн?
бо ці можа нас задаволіць тое,
што летас мы 30 проц. усеі па-
ўшчы плошчы сямлі ў адзавор?

З гэтым марудзіць сельга. Больш-
шыльш раснаў Беларусі ўжо зараз
выходзіць у поле сямлі. Не мо-
жам-жа мы дапусціць, каб выка-
лі тарына ў азіліе насенне. Вы
лашчыны ведаць, што маючы ўсё
паўрабаве для атрымання добрага
урожая: і добра ўзварышы, і
добра дакладзешы насенне, але
насеўным дрэнным насеннем, вы
можце ўтрыпіць усю сваю брыга-
ду, увесць свой малак. Супроць го-
тага я павінен вас папярэдзіць.

Таму я, таварышы, лічю рае
папярэдзіваю — тут у нас вялікі
прамы. На працягу некалькіх дзён
мы павіны гэты прамы ліквіда-
ваць. Трэба ўжо зараз пачаць са-
праць, да гэтага лічю не з'явіцца,
размеркаваць кожнай брыгадзе
пэўнае паводле даведзенага ёй пла-
на саўбы, трэба лічю раз правер-
шы насенне, дакладна добрае
даваенне. Да самага пачатку саўбы
і ўвесць час саўбы за насеннем
павінен дакладна павярнуць чалавек.

Летас у разе калгасаў Дзят-
каўскага, Пухавіцкага і іншых
рэспубліканскіх пасаву асабліва
лічы рэспубліканскі. Гэта выка-
лі заўважэнне калгаснікаў. Насен-
не было раей праверана і паказа-
ла 95-97 проц. ухваласці. Чаму-ж
аказалася такім рэзультатам? А
пазля давадзілася, што тыя, якія
вазілі калгаснае насенне на поле
пазаву пачалі ў дзе, а пасля за-
біралі і прадавалі яго. Тут павіна-
ць, безумоўна і тыя, хто крадзі.
Але павінаць таўсама і ўсё праў-
дзёнае калгаса.

Мы ўступаем сёлета ў саўбу з
дрэнным калгасам. Мы маем на кал-
гасных стайках 30 тыс. слабаці-
стых коней. Гэта — Сіроцінскі, Го-
рацінскі, Чачэрскі, Гомельскі, Мазы-
рскі і іншыя райны.

Мы маюць дрэнна дакладзець на-
сн. Усё хоць-бы тое, што ў разе
рэспубліканскіх коней, хто туды до-
кадзіць, хто туды докідзе,
што на калгасных канюшнях ару-
дую класавы вораг, што тут назі-
раюць за гультаём, з лодарам,
што праўдзёнае калгаса не сочыць
за тым, хто працуе на канюшні,
што там робіцца, хто туды докідзе.

Далей тав. Бенек рапуча папяр-
эджвае калгасных брыгадзіраў
супроць таго, што ў разе калгас-
наў бодзі імкюныя аспіцыць жы-
вельгадоўню ад палыводства.

— Без вырашэння праблемы
жывельгадоўні, — кажа тав. Бе-
нек, — мы не можам вырашыць
праблему павелічэння ўраджа-
йнасці, праблему калгаснай змож-
насці.

— У разе рабнаў, — кажа
далей тав. Бенек, — заўважваю-
ца апаратурыстычныя часткі супроць
ранішэй саўбы. Ужо зараз



Група дэлегатаў нарады разам з т. т. ЧАРВЯКОВЫМ, КАРТУЮ-
ВЫМ, БЕНЕКАМ і РАТНЕКАМ.

Трэба на гэтых настроях рапуча
брыгадзіраў, ажыццяўляць і гэты
уродак. У барацьбе за высокака-
ласную рабнаў саўбу брыгадзіры
і палководы нашых калгасаў паві-
ны паказаць большыя ініцыяты-
вы. Я думаю, што мы гэтых большы-
х ініцыятыў ужо даб'ёмся і зробім
Совету Беларускай перадавой рэ-
спубліцы на сельскай гаспадарцы.

ВЫЙДЗЕМ
У РАДЫ
ПЕРАДАВЫХ

З прамовы старшыні ка-
лгаса „Колас“, Маілеўскага
райна, т. БЕЛЕНЬКАГА

Як мы падрыхтавалі да вес-
навой саўбы. Бодзі сярэдняй ўп-
ітасці, мы даем кожнаму на 2
кгр. аўса ў дзень і заары-
раваці на вясновы сеў на 5 кгр.
на дзень. Палывае брыгада мае
прамацаваных 35 коней. Інвентар
добра адрамантаваны, туды дватры
таку назад была створана
камісія для праверкі кожнага плу-
га, кожнай бараны, сямлі, і дрэ-
яная гайна была не досыць закру-
чанай — усё гэта павярнулася. На
сёнешні дзень увесць інвентар
радоў, усё змавана як нажыццё
быць.

Чарэлюю Ці абаварвалі ў
нас у калгасе даклад тав. Сталіна?
— Вялікі мвога расправаўвалі.

Чарэлюю. А што ў сувязі з го-
тай расправаўвалі, ці прымаці кал-
гаснікі абавязальнасці, ці можа
толькі расправаўвалі і размыліся?
— Як гэта так „размыліся“?
Не, мы ўдзі абавязальнасці. У
першую чаргу я ўжо сказаў абавя-
зацьнасць нашым ураджайнасць,
а раз мы ўдзім ураджайнасць,
то наш калгас будзе большы-
ным, а калгаснікі зможнымі.

Насенне ў нас застала поў-
наксяці, зроблена праверка ўхо-
жасці. Праверка паказала ўхо-
жасці на 86—90 проц.

Голас: «А як казаві жывельга-
доўні?»

— У нас ёсць рагатаў жывель-
160 гадоў. Цяпер, пасля XVII з'езду
партыі, мы ўвазілі за створані-
нае захаванне маладняка і ўвазі-
це ўдвойнасці нашых вароў.

У мінулым годзе наша карова ў
сяродні давала 1050 літраў ма-
лака, такі ўдой — нікуды павар-
ты. Мы задаліся мтаў і гэтым
годзе дабівае на што-б там ці ста-
ла 1400 літраў удою. Гэта так-
сама не так мвога. На сёнешні
дзень мы бачым ужо пераход у
гэтай рабце. За гэту справу ўдзі
се палітдаклад. Перамянілі ў нас
закадакцы фармы, якія выбарочна-
ложна адносіцца да працы і пмоер
мы маем тут звычай пераход.

ПЕРАИМАЕМ ВОПЫТ СТАРЫКОЎ
(З прамовы брыгадзіра комсамольца палыводчай
брыгады калгаса „Польмя“, Заслаўскага райна,
т. ДЗЕМ'ЯНОВІЧА)



У калгас „Польмя“ паслана я
палыводчай Заслаўскай МТС уво-
сень 1933 года. Для мяне, комса-
мольца, гэта пасылка з'явілася га-
паровай і адказнай справай.

Сваю рабцу я пачаў з правіль-
най расстаноўкі людзей. Брыгада
мае складаецца з 30 гаспадарак.
Праваслаўны мужчыны 21, жан-
чыны 48. Палова жонкаў — моладзі,
прычым у большасці хвацяткі.
Адсюль прада многа, брыгадзірам,
комсамольскім арганізатарам, паў-
става задача: як можна лепш ар-
ганізаваць моладзі, расставіць яе
ў брыгадзе так, каб яна, пераімаю-
чы вопыт старыкоў, паказвала
дзешчыны ўраўнаважанага рабцы.

Не хваліцца, скажу што з го-
тай зачала справіцца я не дрэн-
на. Лічю з вясені, пасля аднаве-
дзенай масавай рабцы, 7 моладых
дэлегатаў даці згоду прадаваць з
кожым — вапць лес, гной і інш.
Трэба сказаць, што гэтыя дэлега-
ты сабе апраўдалі, за што ў дзень
8 сакавіка былі праіраваны як
дзешчыны ўраўнаважанага рабцы.

Рыхтуючыся да вясны, я нара-
ваў частку моладзі, у тым ліку
і дэлегатаў, галоўным чынам пра-
даваўных ужо з кожным раей, вы-
лучыць у азіно арачых на чапе з
дзешчыны калгаснікам-ўраджайкам
Несцерчычам Нікалаем. Гэта звычайна
пазавуе палывае рабцы. Першыя
дзі паказалі, што норма ворына
выконваецца: параконным паўтам
заварэца 0,75 гектара. Якасьць
ворына добра.

Гаворачы аб арачых, хачу ска-
заць і аб ковах. Іх у брыгадзе 24.
Надзі вышэй сярэдняй упітасці,
астатнія — сярэдняй. Усе ковы пры-
годны для палывае рабцы. Заслуга
ў гэтым не толькі ковоўцаў, добра
дакладваючых коней, але і саміх
калгаснікаў, да якіх яны прымаю-
ць.

Х. Дунец
ВІНІКІ КОНКУРСА НА ЛІТАРАТУРНА-
МАСТАЦКІ ТВОР ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

Ін ужо паведамлялася ў друку,
як усе паведамлялася ў друку,
як усе паведамлялася ў друку,
як усе паведамлялася ў друку.

Дасягненнем конкурсу з'яўляецца
адносна масавасць удзельніча-
ў ім. На конкурсе было прыслана
больш 40 твораў. Сярод удзельні-
каў аўтары, творы якіх напісаны
на беларускай, рускай, ўкраінскай,
польскай, украінскай мовах. Гэта
гаворыць аб магучай ролі белару-
скай нацыянальнай нашай партыі,
якая папярэла на актыўнасцю
творчасці працоўных мас усіх на-
цыянальнасцей.

Асноўным і рашучым дасягнен-
нем конкурсу з'яўляецца якасць
рукапісаў і наймак-карцінак. З
прадстаўленых рукапісаў большага
роўня рэкамендавана да друку.
Не глядзячы на рад неахайнасці
і неабоўнасці ў тых або іншых
творках, атрыманых прэмія і рэкам-
ендацыі да друку, у асноўным у іх
адлюстраван якасны рост савецкіх
пісьменнікаў. Разам з гэтым ве-
лізарнае значэнне мае той факт,
што ў конкурсе ўдзельнічалі маса
саўдэскай пісьменнасці і не толькі
пісьменнікі для дзяцей.

Спынімся на асноўных творах,
праіраваных і ўхваленых журы
конкурсу. У першых раядах дзю-
твораў дзіцячага пісьменніка Маў-
ра, навуцарных прагетарскіх па-
стаў БССР Харына і Александрові-
ча, маладога дзіцячага пісьменніка
Якімовіча, народнага паэта рэспублі-
кі Якуба Коласа і кніжка-карцінак
на мастака В. Екінава.

Твор Маўра над назвай «ТВТ»
(Таварыства ваўнічых тэхні-
каў), які атрымаў першую прэ-
мію, пасляхова вырашае ў вобраз-
най і сахаліграфічнай форме тэму
рабцы за фізічную ўвагі дзяцей
на ўважэнне тэхнікаў, на ўважэн-
нае «дэробы» жылля.

Лёгка развіваемая фабула, гума-
рыстычны элемент, прастата мо-
вы, зразумелы і даступны разу-
менню дзіцяці падзеі і сітуацыі ро-
бляць гэты твор карыснай збройю
мастацкага выхавання дзятвы.

Твор Харына «Ад полюса да по-
люса» прадстаўляе сабой вялікае
дасягненне паводле БССР. Пабула-
вана на матэрыяле перапытаў другой
пацігодкі — Беларускага казала
— пама Харына папярэдае ролю
партыі і ДЗУ, ролу Сталіна ў
гэтай гіганцкай будоўлі і пера-
выхаванні людзей. Даскавалая мо-
ва, высокая паэтычнасць, крама-
тызмнасць асобных частак робяць
гэту паэму буйнейшым укладам у
нашу паэзію і ў дзіцячую літа-
ратуру.

Пама Андрэя Александровіча
«Шчаслівая дарога» з'яўляецца вы-
сокакаласнавым творам нашай
паэзіі. Тэма — перавахаванне
дзіцяці на сонечні лад. Пама па-
булавана на мисловым, блізка да
рад БССР, матэрыяле. Яна да-
раць малакоўцаў паранічага жыл-
ля. Даскавалая мова, у якой выка-
рыстана лепшае, што ёсць у на-
роднай паэзіі, даступнасць фармы
і сродкаў выраза, сахаліграфічна
фабула, — усё гэта гаворыць аб вялі-
кай мастацкай сіле паэмы Алек-
сандравіча.

Твор Якуба Коласа «Міхасёвы
прыгоды» мае немазалежнае
значэнне для выхавання нашай дзят-
вы. У гэтым першапачатковым апавя-
данні Колас з узаіснай іму прас-
тавай і вобразнасцю, арменцеце дзі-
ці ў прыродзе, даючы іму ўрок ар-
ганізаванага адпачынку і разу-
мення забаву на ўвазі прыроды.

Значным дасягненнем з'яўляецца
кніжка-карцінка, прадстаўляе-
ная на конкурсе мастаком Волка-
вым і атрыманая 3-ю прэмію. У
гэтай кніжцы паказана барацьба
рабочага класа пад кіраўніцтвам
Леніна з царызмам, памешчыкамі
і капіталістамі. Рысункі Волкава
імя ў яркіх рэальных таллах, да-
ступных для дзіцячых ўражанняў.

Твор Якімовіча «Раніца радас-
ці», які атрымаў адну з другіх
прэміяў, напісан на тэму аховы
сацыялістычнай уласнасці ў вёсцы.
Гэта кніжка вылучаецца неабы-
чнай развітаццю добра, аўтар знайшоў
неабходныя прыёмы, каб зрабіць
свой твор захаліграфічным, адолеў
на казачы ўдзел дзяцей у барацьбе
за ахову калгаснага ўраджаю, адна-
часова ўнікаючы сухой «пацітра-
маты».

Трэба адзначыць два прылітыя
творы на польскай мове Крачю-
скага і Раманоўскага. Твор ма-
лодз польскай пісьменнасці Раманоў-
скага «Дзеці савецкіх палёў» прэ-
міраван 4-й прэміяй. У гэтым творе
аўтар разгортвае паэма ўдзелу
дзяцей у жыцці калгаса. Гэта
кніжка з'яўляецца першай спра-
бавай даць нашым дзешчыны жыццю
на гэту тэматыку на польскай мове.

Прэміраваны творы маладых бел-
арускіх і ўкраінскіх пісьменнікаў
Цэлева, Лішчыца, Шведзіна і ма-
раць Давідовіча, Кожны з гэтых
творцаў прадстаўляе цікавасць для
саўдэскага школьніка. Кніжка Пе-
дэша «Курьніца» напісана на тэ-
му аб старэй паракрай школе. Ау-
тару, якому нічо не хапае выму-
сленае сродкаў, усё-ж удалося на-
лежна асабістым усмяянуць на-
кадзі кавалці зрачэнага жыцця ў
дарэволюцыйнай школе. Лішчыца
у сваёй паэме «Пётр» рысуе жыццё
і барацьбу школьніка-пюнера ў
ціжкіх умовах фаміліяльнай школы
Германіі. Шведзіц у сваёй паэме
расказвае жыццё перыцыянакага
дзіцяці, яго прыезд у Советскі Са-
юз. Абедзве апошнія рацы кары-
сны з пункту гледжання выхавання
дзіцяці ў духу інтэрнацыяналізма.

Перадчытаў творы і рад другіх,
рэкамэндуемых да друку, ахалі-
графічных, як мы бачым, шырокай
кружыцы аб паслявохавых сробках
Баранавых перабудавца. Аднак
іму трэба канчаткова і рапуча вы-
рашціць ад групу нацыянальных уп-

ных вялікую практычную рабцу
на арганізацыі конкурсу.

Агульнае вынікі конкурсу мо-
гут лічыцца здавальняючымі.
Асабліва трэба адзначыць, што ў
рэзультаты конкурсу актыўнасцю
на мастацкай літаратуры. Гэта
не азначае, што «актыўны ба-
ланс» конкурсу з'яўляецца ідэаль-
ным. Рад праіраваных твораў не
паказвае тых ці іншых неахай-
насці, якія патрабуюць самай уваж-
лівай рабцы аўтараў і рэдактараў
пры канчатковай ацэнцы і друку.
У разе твораў маладых пісьмен-
нікаў ёсць элементы надуманасці.
Гэта з'яўляецца рэзультатам «ла-
бава праіраваных іх у канкрэтную
абстаноўку апісаванага асродка».
Гэта тыпова для твораў Лішчыца
і Шведзіна, пабудаваных на тэма-
тыцы капіталістычнага Захада і
калініяльных краін. Слабае ве-
данне абстаноўкі і даступнасць
неабычальных уражанняў, а таскама
эмоцыянальнасць гэтых аўтараў, пе-
рмнуча адбілася на сіле і глыбіні
гэтых твораў.

Трэба такоама сказаць аб раде
твораў, якія журы праіравала ў
тарам дапрадаваць. Да гэтай гру-
пы твораў адносіцца — апавяда-
не Доугановскага на цікавую тэ-
му росту сацыялістычнага Мадэка,
апавядаенне Элі Кагана, велікі ці-
кавае на фарме і на зямлі, але
спрачнас з пункту гледжання пе-
дагагічнага падыходу да дзіцяці,
пама Дарожнага на тэму інтэрна-
цыянальнага выхавання і інш.
Журы строга адбрала і разам з гэ-
тым лічыла сваім абавязкам ма-
савыяна дапамагчы дзятвы «на-
прадаваць» свае творы і зра-
біць іх карысным укладам у літа-
ратуру для дзяцей.

Мы лічым неабходным адна-
краве прадаваць рабцу на кон-
курсе т. Браўноўскага (ДЗВ), які
ўсмярпа саўдэскай конкурсу,
Баранавых перабудавца. Аднак
іму трэба канчаткова і рапуча вы-
рашціць ад групу нацыянальных уп-

Паведамленне ТАСС

4 красавіка ў канферэнц-зале НКЗС адбылося ўрачыстае падпісанне пратаколу аб прадаўжанні да канца 1945 г. пактаў аб ненападзе і мірным разабранні канфлікту паміж СССР і Эстоніяй, СССР і Латвіяй, СССР і Літвой.

З боку СССР пратакол падпісаў народны камісар па замежных справах т. М. М. ЛІТВІНАУ, з боку Эстоніі — паўнамоцны пасланнік і паўнамоцны міністр п. ТУФЕР, з боку Латвіі — паўнамоцны пасланнік і паўнамоцны міністр п. АЛЬФРЭД БІЛЬМАНІС, з боку Літвы — паўнамоцны пасланнік і паўнамоцны міністр — п. ЮРГІС БАЛТРУШАЙТЫС.

Прамова народнага камісара па замежных справах тав. М. М. ЛІТВІНАВА

Цяпер пасланнікі!

Мы з вамі сёння паклапаніліся аб далейшым лёсе пактаў, тэрмін якіх праходзіць толькі праз паўтара года. Дадзеныя выключныя ўзросты сведчыць аб іх добрай волі і аб багатым запасе ў іх міралюбнасці. Аб гэтым жа сведчыць тая беспрывадавая ў гісторыі дыпламатыі куткавае, з якой ініцыятыва Савецкага Урада была ператворана ў жылце. Толькі 20 гадамі чаму была зроблена вашым урадам прамова аб прадаўжанні пактаў. Праз некалькі дзён нашы ўрады даідуць і адказ прамы, безумоўна і стаўночы, а сёння, усю пра два тыдні справа аформлена. Гэта азначыць, указаве таксама на будучы рост даверу і ўзаемаўважання паміж нашымі дзяржавамі.

Я карыстаюся гэтым выпадкам, каб выказаць падзяку вашым урадам за іх такія спагадныя адносіны да нашай прапановы. Ды інакш і не павіна быць. Адказы на прапановы, якія слухаць умацаваны міру, маюць сваю поўную каштоўнасць і дэмастрануюць сілу ў тым толькі выпадку, калі яны даюцца хутка, без доўгіх размышленняў, без заціхлых думак, без усіхкіх прадумоў. Шчыра прыхільнаму міру не могуць доўга размышляць падобныя прапановы. Умацаванне міру — гэта такое несумненнае дэкрэ сабе, у нараўнанні з якім любы ўмовы, ад якіх могуць быць пастаўлены ў залежнасці аднаго на мірным прапановы, маюць мізэрнае значэнне.

Існуючыя паміж нашымі дзяржавамі пакты з гэтага часу прадоў-

жаны больш чым на 10 год, — тэрмін, яшчэ не пераўзыходзіць для абавязальнасці такога характару. У нас была думка прапанаваць бестэрміновыя пакты, але бестэрміновасць — абстрактная, філасофская паняцце, і мы апасаліся, што падобная прамова магала-б паказацца дэкаратыўнай.

А мы ісці на ўзрост каштоўнасці дзеянне. Ва ўсім выпадку, усю сваю павіна быць візна, што наша прамова не носіць часовага характару і не выклікала вынашчывання кан'юктурнай абстаноўкі, а з'яўляецца выражэннем нашай пастаяннай, бестэрміновай палітыкі міру, істотным элементом якой з'яўляецца захаванне незалежнасці прадстаўляемых вамі малых дзяржаў.

Наша сумесная з вамі згода працягнута і завершана ў абстаноўцы абстрактнага часу з дня ў дзень міжнароднага становішча. Аб прагрэсе ваіны, яна павіна над усімі пачынае частымі светла, гаворыць і шчыра з дня ў дзень. Але аб магчымасці і сродах умякнення гэтай надыходзячай катастрофы для чалавечства амаль не чуюць. Урады дзяржаўных людзей адносяць да яе з нейкім фаталізмам, як да чагоці зусім немысловага. Адзінае, аб чым яны могуць думаць — гэта толькі ўсеагульнае даўрабавенне, тая гонка ўзброенай, якая і ў мінулыя не толькі не адхіляла ваіны, але яе стымулавала. Няхай-жа скаротам акт, падпісаны сёння, напачатку ўсёму свету, што ёсць дзяржавы, якія сваё міжнародныя задачы бачыць ва ўмацаванні міру ці ўмацаванні яго на тым участку, дзе гэта ў некаторай ступені ад іх залежыць. Я і паказваю некаторай ступені, бо і паказваю падпісаным сёння пратаколам астаюцца інакш дзяржавы, паліты-

ка якіх таксама можа ўплываць на захаванне міру на даным участку. Палітыка савецкай дзяржавы будзе і далей кіравацца і таму, каб і гэтыя дзяржавы даўчылі да справы захавання міру.

Бось чаму на прапаве актываваць, што глыбокае непаўнасць усёго перапоўненага заа адносіцца не толькі да Рапалорта, да гэтага прадэманстрацыя «святота» гвалтаўніка і забойства, а і да ўсёй яго аграі, да ўсёго клерыкальнага света, прадэманстрацыя якога з'яўляецца пакудным.

Невыпадкова сённяга рабіла ўсе магчымае, каб не дапусціць адрыта прапаве. Больш за ўсё сённяга баіцца гвалтаўніка! Яна добра разумее, што выкрывіць Рапалорта — гэта выкрывіць яе самоў, усё яе дзейнасці.

Адной з першых даведзася аб азначэннях Рапалорта сённяга. Але як і 10 год назад, у часе вайны крыўда «страха развінуць» — сніваць і абшчына сталі на абарону Рапалорта, прымадаў усё сілы, каб схваць нашы ў волю, каб замазаць справу.

— Маўчы! Ні ў якім разе не падавай залы ў суд, зварніца да равіна, ён сам разберэ справу! — так «нараўнаў» збыты і адстаў быўка адной а пацярпелых дзяўчынак.

Ваўка кітаўца. Ён іпач моц па аўтан навуцінем рэлігіі. Над уцыванам агітатый чорнай аграі, прымадаў Рапалорта — разліка Літмана, клерыкала Ізберува ён маўчыць.

А налі метод утаварвання не да памагаў, тады пускаяся ў ход па трох «анафемаў», адлучэннем ад сніваці і т. д. Чорная аграі жыць іпач традыцыйна сярэдневакоў, якая «непаўнаўна» падарваўся абзатітасаму правапаву, праслед-вання і зракам.

Гамбока абурэнне па адрасу клерыкалаў выклікаюць паказаны драматычна пацярпелай дзяўчыні І. Яна расказвае, што з таго часу, як яна паскаржылася на Рапалорта, клерыкальна-папманскія элементы не даюць ёй

„СВЯТЫ“ ГВАЛТАУНІК

СПРАВА РЭЗНІКА ЯКАВА-ТЭУІ РАПАОРТА

Рапалорт не адзі. За спіной Рапалорта стаіць пракрась прахлак павіда снівага, клерыкальна-жаўдэцкія зграв з аўраўскай рэлігійнай абшчыны.

Ні для каго не сакрэт, што аўраўска рэлігійная абшчына, менскія равіны і іх прыслужнікі з былой польскай Наміі, нават пасля выкрывіць Рапалорта на працесе «страха развінуць», як престага арганізатара забойства, праставіла яму гаварова месца, усяляк падтрымлівала яго. Ды інакш і не магло быць, бо рэлігійная абшчына — гэта тыя-ж Рапалорты, якія ў большасці ці меншай ступені робяць тыя-ж агітывы справы.

Бось чаму на прапаве актываваць, што глыбокае непаўнасць усёго перапоўненага заа адносіцца не толькі да Рапалорта, да гэтага прадэманстрацыя «святота» гвалтаўніка і забойства, а і да ўсёй яго аграі, да ўсёго клерыкальнага света, прадэманстрацыя якога з'яўляецца пакудным.

Невыпадкова сённяга рабіла ўсе магчымае, каб не дапусціць адрыта прапаве. Больш за ўсё сённяга баіцца гвалтаўніка! Яна добра разумее, што выкрывіць Рапалорта — гэта выкрывіць яе самоў, усё яе дзейнасці.

Адной з першых даведзася аб азначэннях Рапалорта сённяга. Але як і 10 год назад, у часе вайны крыўда «страха развінуць» — сніваць і абшчына сталі на абарону Рапалорта, прымадаў усё сілы, каб схваць нашы ў волю, каб замазаць справу.

— Маўчы! Ні ў якім разе не падавай залы ў суд, зварніца да равіна, ён сам разберэ справу! — так «нараўнаў» збыты і адстаў быўка адной а пацярпелых дзяўчынак.

Ваўка кітаўца. Ён іпач моц па аўтан навуцінем рэлігіі. Над уцыванам агітатый чорнай аграі, прымадаў Рапалорта — разліка Літмана, клерыкала Ізберува ён маўчыць.

А налі метод утаварвання не да памагаў, тады пускаяся ў ход па трох «анафемаў», адлучэннем ад сніваці і т. д. Чорная аграі жыць іпач традыцыйна сярэдневакоў, якая «непаўнаўна» падарваўся абзатітасаму правапаву, праслед-вання і зракам.

Гамбока абурэнне па адрасу клерыкалаў выклікаюць паказаны драматычна пацярпелай дзяўчыні І. Яна расказвае, што з таго часу, як яна паскаржылася на Рапалорта, клерыкальна-папманскія элементы не даюць ёй

IV пленум Цэнтральнага Савета Асававіліма Беларсі адкрываецца 9 красавіка ў 18 гадзін у дома Чырвонай арміі (вул. Зягельска)

- ПАРАДАК ДНЯ**
1. Вынікі работы V пленума ЦС АСО СССР (даклад і прапановы тав. ДУБІНЫ).
 2. Аб рабоце фабрычна-заводскай «Пролетарыя» (Гомель), якой АСП паведамленне лчэі АСО завода «Пролетары» (Гомель), якой АСП накіласта «Парыжская комуна» (Орша) (прапановы тав. АШАРОВІЧА).
 3. Аб масавым стралянным спорце (абмен думкамі па прапановы тав. АУГУСТАЙЦЫ і КУЗЬМІЦАВА).
 4. Меропрыствы па разгортванні аэляцыйнай работы (прапановы тав. САНАЛОУСКАГА).
 5. Арганізацыйныя пытанні.
- Прэзідыум ЦС АСО БССР.

Дэкадны камвуз сакратароў парткомаў

Згодна рашэння бюро Мінскага КП(б) у горах партыі арганізаваны дэкадны камвуз для сакратароў парткомаў.

5-га красавіка адбудуцца першыя заняткі прысвечаныя прапаруцыі развіццю з'езда і практычнай рабоце.

Ніроўчы заняткі тав. Карташова (Упаўнаважаны НК Замежных спраў), Слоніна, Злоткіна (ЦК КП(б) БССР), інструктары гарыма КП(б) БССР.

Пачатак заняткаў раіна ў 10 гадзін раніца.

На заняткі павіны з'явіцца наступныя таварышы: АГРУПА ХАРЧОВА-ХІМІЧНАЯ ПРАМЫСЛАВАЯ: Агустайца, Войцан, Ганаўа, Цофер, Сцяпанавіч, Міхайчык, Гольдман, Маргліна.

АГРУПА МЕТАЛА-ЭНЕРГА-ПРАМЫСЛАВАЯ: Дайч, Гоберман, Васнабойнін, Коз-

ляк, Камінецкі, Герасюч, Ефімаў, Зымаў, Усольцаў, Шопіна, Зымаў, Усольцаў, МАТЭРЫЯЛАУ І БУ-ДАВНІЦА: Дашукевіч, Івашкевіч, Іткін, Вай-нор.

СКУР-АБУТНОВАЯ ГРУПА: Лішчык, Геден, Шама, Казлоўскі, Бяляў, Бруннер, Рузаў.

ШВАЙЦАРСКА-ПРАМЫСЛАВАЯ: Сухавіч, Караву, Падальскі, Шынаўскі, Маневіч, Гоз, Канюкі, Шынер, Шустэрман.

ЖЫЛЛЕВА-БУДАВНІЧЫЯ ПРА-ПРЫЕМСТВЫ: Аксентавіч, Лёўч, Сіроцін, Душэ, Дубанін, Хадзілоўскі, Фабер.

ГРАМАДСКА-ВАЕНІЗАВАНАЯ ГРУ-ПА: Мурашка, Шылаў, Хадкевіч, Мі-ноўскі.

Зар. ады. культуры і прапаган-дзінізма ГК КП(б) Б. ГЕРШОН.

Умовы конкурса на лепшае абслугоўванне веснавой сяўбы мастацкай масавай работай

1. У мотэх пашпыхавата абслугоў-вання масавай работай веснавой сяўбы Наркомаветы, Палітсектар МТС Наркмавету і ЦПСБ аб'яўляюць конкурс-сваборніцтва.
- Конкурс-сваборніцтва павінен аха-піць усю сістэму мастацка-выхава-чых устаноў: тэатральна-выдыві-чых прадпрыемстваў, музэяў і ра-дзельных ансамбляў, кіно-тэатраў, дзіцячых устаноў, самадзейных гуртаў і драматычных харавых, му-зычных і т. д.
- Паказальнікамі, якія даюць пра-ва прымаць удзел у конкурсе, з'яў-ляюцца: а) максімальнае працягнен-не ў масы нальцоваў і аднаасоб-ніцаў адпаведнага мастацка-га абслугоўвання; б) высокая якасць правядзення работы (апаля-цічнае вытрыманасць, мастацкая, прастата і зразумеласць формы і мо-вы, агульная вытрыманасць); в) умне ўмяцэння ў агульнаў абарыву за тэрмін і янасьні «су-б» і ўключыць напісаныя матэрыялы данага якасці ці сіла ў свой ро-пертур.
- Па аснове гэтых умоваў, пры-маючы ўдзел у конкурсе брагата, група, янальва радзельнае, кіно-тэ-атраў і іпч. павіны забяспечыць наступны мінімум на працягу ро-сукманіаў, без якога (мінімум) матэрыяла на конкурс не будзе раз-глядацца: а) для цэнтральнай ці гарадскай тэатральнай і музэяльнай брыгады ці гуртка (тэатраў, шэфскай заводскай арганізацыі і іпч.) уключыць усе 10 ро-зных калітасх дзейнасці спай-то рава, ахон у гэтых калітасх масавай работай арганізаваных адна-асобных гаспадаркаў; б) для масавага гуртка (ці бры-гады) самадзейнасці — 10 выхаван-цаў у сваім калітасе, уключыць усе культурна-масавыя мерапрыствы ў дзіцячым ахоні; в) для кіно-перасовак — 22 мар-шрутных сесансаў ў месці, не менш 60 гледачоў па кожным кіно-сесансе.

НАДВОР'Е ПА БССР ЗА 4-IV-1934 г.

На працягу сутак назіралася надвор'е па ўсёй тэрыторыі БССР. Днём бы-ло некаторае павялічэнне воблач-насці, акая развілася к ночы.

Тэмпература паветра днём у ра-ёнах Палітска, Віцебска, Орш і Горках + 3 градусаў; Магілёва, Барысава, М.Горкі +10; Лепеля, Менска, Жлобіна, Гомеля +11 градусаў; Асіповіцка, Баўрыска, Сушча, Жыткавіч, Калінінкі +12 градусаў.

Тэмпература почы ў раёнах По-лацка — 5 градусаў; Віцебска, Ло-

дзья, Барысава, Крывяна — 4 гра-дусаў; Мінска, Магілёва, Орш, М.Горкі — 3 градусаў; Баўрыска, Жлобіна, Гомель, Калінінкі — 2 градусаў; Сушча, Жыткавіч — 1 градус.

Ветры слабый, паўночны і паў-ночна-ўсходні паўпаўнаў. Апа-адка мотаралагічных станцыяў не адзначана.

Вільготнасць паветра павялічыла-ся — 40-60 проц.

Гідромэтралогічны аддзялен-не Галоўнага метрапалітэагічнага службы БССР пры НКЗС.

Паведамленне

Менскі гарадскі камітэт КП(б) БССР спыкае 7 красавіка 1934 г. а 10-й гадзін у доме камасветы (вуліца Зягельска) АГУЛЬНА-ГАРАДСКУЮ КАНФЕРЭНЦЫЮ ДВОРнікаў Г. МЕНСКА.

Ціа канферэнцыю запрашаюцца старшыні жыхарскіх, кіраваніх і ка-дэнтны дамоў.

Менсгарком КП(б) Б.

Адказны рэдактар Г. Н. БРАГІНСКІ.

Пешы Дзюж. Тэатр (БДТ-1)
Мастацкі кіраванне Літвінаў Р. К.
Сёння, 5 красавіка
на Вясоўскай 10
на Вясоўскай 10

„ЖАКЕРЫЯ“
Пачатак у 8 гадзін веч.

Гімназьебра
Грыгорыя ГУТМАН
Пачатак у 9 гадзін веч.
Вілеты ў рабочай масе і ў іпч. тэатра.

Сёння, 5 красавіка
2-я ГАСТРОЛЬ
Маскоўскага іпч. асперыментагара

НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР

НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР

НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР
НІО-ІНТЭР

Прамова літоўскага пасланніка п. Юргіса Балтрушайтыса

Давольна мне, як староўшаму, сказаць ад імя сваіх палат і ад свайго ўласнага імя некалькі слоў.

Перш за ўсё я хачу падкрэсліць, як важна для нас і як дарага нам тая акіяцыя, што гэты скарот, які мае такі значны для нашых па родаў і для ўсёго арганізаванага і чакаецца акт прадаўжання пактаў праведзены пры Вашым асабістым удзеле, г-н народны камісар, гэта значыць пры ўдзеле чалавека, якога з гэтага часу ўжо ўсе краіны лічаць першым, будучым, асабовым паборнікам справы міру.

Я не толькі спадзяюся, але і глыбока пераконан у тым, што да тых вялікіх і надзвычай жывацворных думак, якія вы толькі што выказа-лі ад імя Савецкага Саюза, без хістання і поўнаасцю даўчання ўсе ірбывацыйныя дзяржавы. Прадоў-жанне нашых пактаў аб непава-дзе з'яўляецца, паўтараю агам акромным, але сутуба значным, бо акт гэты зроблен у абставінах, калі асабістае значэнне набылае кожнае наша намаганне на ўмацаван-не ўсеагульнага міру.

Вы адзначылі, г-н народны камісар, што пры пераклічы дзяр-жаў, заікаўленыя ва ўмацаванні міру, наша краіна заўсёды адка-звае — «Есць». Я ўшчынен, што ў той дзень, калі СССР зноў звернецца да прыобатчых краін з заклі-кам да ўмацавання міру, нашы на-роды таксама быстра і рашуча ска-жуць усё — «Есць».

Давольна мне закончыць нажа-даннем праўтвання і росту сілы Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

ПРЫГОВОР

Учора, а 3-ім гадзіне ночы суд вынес прыговор. Рапалорт прызнан віновным у сістэматычным раз-бачванні малалетніх дзяцей і пе-натуральных палавых зносінах.

ПЕРШЫ ПРАТАКОЛ

Да першага свята ў Менску намятаецца пуск першай у БССР фабрыкі-кухні і новага клінічнага завода.

Да свята прыстаювацца адрыць цэ новага кіно «Пролетары» і ска-нчэнне рамонта былых дачоў Нар-камфіна, Наркмавету, Наркмавету пад кватэры, таксама ясляў на Інтэрнацыянальнай вуліцы, д. 34.

30.000.000 МЕТРАў ТКАНЫНЫ У ГОД

У Оршы пачалося будавіцтва аднаго з буйнейшых у Саюзе Іп-накамбінатаў.

Могучыя Іпнакамбінат будзе даведзена да 16,000 верацей і 632 трыццаці верстаў і з выпускам 30 мільянаў метраў тканіны ў год. Пры камбінате будзе пабудавана ка-лінінкі фабрыка на 6 тыс. тон. На іпнакамбінат будзе залата каля 8,500 работнікаў.

Спін абавязав усё абытаны і сінтэзаваны арганізмы БССР а-беспечыць поўную і першачарговую пастаўку матэрыялаў для будавіц-тва камбіната.

ГІДРОЛІЗНЫ ЗАВОД

У гэтым годзе будзе пабудаван першым у БССР гідролізны завод на базе драўніных адходаў баўрыска-скага прыватпрадучага завода. На пабудову завода ацэнаецца 5 млн. руб.

Завод будзе выпускаць 1,5 млн. літраў спіртаў спірта ў год. Ён будзе абсталяваны выключна савесці-ні машынамі.

ДАЧЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

У бліжэйшым годзе ў Менску будуць вытываны ў лагері і на дачы 3,000 дзіцячых і 600 акадэбраў.

Арганізацыя 60 піонерскіх лагераў у Бароках, Ратамцы, Рудзенску, Марына-Горцы і т. д.

ФІЗКУЛЬТУРА

* 4-га красавіка ў Менску пача-ўцца агульна-гарадскія сваборні-цы шкول на валеполю. У ро-спытцы прымуць удзел 150 школь-нікаў. Маўчэйшымі камандамі бу-дуць прадаўжаны 4-я і 27 школь-ныя каманды атрымаюць ды-пломы.

* Менскі совет фізкультуры па-чаў адбор дачных інструктараў для работы ў піонерскіх лагерах. Усе абдзялены таварышы будуць пра-пуніраваць праз спецыяльныя курсы. Пры кожным лагеры арганізацыя спецыяльных фізкультурна-на-ацоў-

ФАШЫСТЫ УЗБРОІВАЮЦА ЦКАВАННЕ РЭВОЛЮЦЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ ВА ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 4 красавіка. (Інформа-цыя «Настасія».)

Французскія рабочыя арганізацыі вельмі ўдэбаваны весткамі аб тым, што іпшадзёна ў Парыж прыбыва-юць значныя транспартныя рэстаўра-цыяны аб'екты (аўтамабільныя іпшадзёны, вінтоўкі, кулямёты), якія пастаўля-юцца на адрас прыватных асоб.

Зорны прыбывае адзасць — 3 іпшад-зёны, Швейцарыя і Галандыя.

Уважана, што дае будына чаркы-скай фармы, якія гандлююць зброяй, за апошнія некалькі дзён атрымалі з Іспаніі 1500 аўтаматычных іпшад-зёнаў. За апошні тыдзень з Амстэрда-ма на грузавіках у Парыж дастав-лена амаль 16 тыс. вінтоўкаў.

Лішня будзе надкрэслываць, што гэты шпакі іпшадзёны робіцца аб-шчына, справядлівай дзяржавы ў складзе 6 Французкай, адыта пача-ду, двух рускіх і аднаго белгарыя-на.

Кіраўнік газеты «Іпшадзёны» (орган Тэагэ) Ферры паведамляе роэнага роду фантастычныя, адыта прыва-дзіць надыбраўшы гэтай «сва-боў». Паводле слоў Ферры, камуністы нібыта маюць узброеныя лагеры ў 12-13 тыс. чалавек, якія павіны «за-чыць паўстанне». Далей Ферры скаржыцца, што аспіткі стаяць сабе бліжэйшай мотай зааіпчыва-лішчы, Вітсескі палат, вандал, тэлеграф і тэлефон. Пры гэтым, па-вядзе слоў Ферры, сацыялісты дзейнічаюць сумесна з камуністамі.

На пачатку гэтых недарачных і сінтэзаваных спыраўжыў Ферры пачаўе неадкладнай «рэйтраліза-цыі» правядоўроў іпшадзёны рэвалю-цыянай змовы, выслаці падарожных Іп-накамбінат і разабраць спецыяльныя элементы». Сёння прапаруцаваных правых заключыць, у тым, са-будуць асабісты рэвалюцыяны арга-нізмы і гэтым аблачылі фашысцкі перамоў.